

Калі няма непаўналетніх дзяцей, але адсутнічае згода мужа на скасаванне шлюбу

У суд Бераставіцкага раёна
Гродзенскай вобласці

Ісцэц: Диллен Анастасія Іванаўна,
06.10.1989 года нараджэння,
пражывае: г.п.Бераставіца, вул.Анохіна,
д.7, знаходзіцца ў водпуску па доглядзе
за дзіцём да дасягнення ім узросту трох
гадоў, цел. дом, цел.моб. (асабісты нумар
пашпарта, кім і калі выдадзены)

Адказчык: Диллен Уладзімір Казіміравіч,
16.02.1985 года нараджэння, пражывае
г.Гародня, вул.Леніна, 5 комн.214, працуе
ААТ «Гродзенскі мясакамбінат»
наладчык, цел. дом, цел.моб. (асабісты
нумар пашпарта, кім і калі выдадзены)

ІСКАВАЯ ЗАЯВА аб скасаванні шлюбу

06 ліпеня 2009 года я ўступіла ў шлюб з адказчыкам Диллен В.К. і пражывала з ім сумесна да верасня 2013.

Ад дадзенага шлюбу агульных непаўналетніх дзяцей не маем.

Прычынай скасавання шлюбу з'яўляецца непадабенства нашых характараў, у нас з адказчыкам розныя позіркi на жыццё.

Шлюбныя дачыненні спынены, агульная гаспадарка не вядзецца.

Далейшае сумеснае жыццё і захаванне сям'і не магчымыя. Спора аб раздзеле маёмасці, якая з'яўляецца сумеснай уласнасцю, не.

Згоды адказчыка на скасаванне шлюбу органам, які рэгіструе акты грамадзянскага стану, у парадку арт. 351 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і - адсутнічае.

У адпаведнасці з арт.арт. 34, 36 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і і кіруючыся арт. 6 Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь,

ПРАШУ:

1. Выклікаць грамадзянскую справу па маім іску.
2. Скасаваць шлюб паміж мной і адказчыкам, зарэгістраваны 6 ліпеня 2009 года Олекшицким сельскім Саветам Свіслацкага раёна Гродзенскай вобласці (актавы запіс №12)
3. Пасля скасавання шлюбу прозвішча прашу пакінуць (прысвоіць) шлюбную (дашлюбную)* _____.

4. Спагнаць з адказчыка панесеныя мной расходы па аплаце дзяржпошліны.

5. Дзяржпошліну, якая падлягае выплаце пры выдачы копіі рашэння суда аб скасаванні шлюбу, спагнаць з адказчыка.

Дадатак:

- 1) пасведчанні аб заключэнні шлюбу;
- 2) даведка аб складзе сям'і
- 3) ксеракопіі пашпартоў;
- 4) квітанцыя аб выплаце дзяржпошліны;
- 5) копія іскавай заявы.

Дата

Подпіс

*калі прозвішча мянялася

* Стаўка дзяржаўнай пошліны па справах

1. аб скасаванні шлюбу

4 базавыя велічыні

2. аб скасаванні паўторнага шлюбу

8 базавых велічынь

3. іскавыя заявы аб скасаванні шлюбу з асобамі, прызнанымі ва ўстаноўленым парадку якія невядома адсутнічаюць або недзеяздольнымі, а таксама іскавыя заявы аб скасаванні шлюбу з асобамі, асуджанымі да пазбаўлення свабоды на тэрмін не менш 3 гадоў

1 базавая велічыня